

абпаленая з раслінным дамешкам у гліне і добра абпаленая з дамешкам кварцу і буйназярністага пяску ў гліне.

Сярод мезалітычных стаянак беларускай поўначы стаянка Гарадок адна з нешматлікіх, якая захавала культурны пласт. Яна займае вельмі важнае становішча ў характарыстыцы паўночна-беларускага мезаліту.

Знойдзеныя тут неалітычныя прылады працы і фрагменты порыстых пасудзін характэрны для нарвенскай культуры, а рэчы — для верхнедняпроўскай культуры. Нарвенская культура з'яўляецца культурай неалітычных плямён, якія ў 4—3-м тысячагоддзях да н. э. насялялі тэрыторыі паўднёва-ўсходняй Прыбалтыкі і паўночнай Беларусі. Мае некалькі лакальных варыянтаў.

Насельніцтва займалася паляваннем, рыбалоўствам, збіральніцтвам, жыло на паселішчах па берагах невялікіх рэк і азёр, ужывала рагавыя і касцяныя прылады працы, бурштынавыя ўпрыгожванні, вырабляла порыстую кераміку. У сярэдзіне 3-га тысячагоддзя да н. э. частка плямён нарвенскай культуры змяшалася з плямёнамі культуры тышовай грабенчата-ямачнай керамікі.

Да паняцця «верхнедняпроўская культура» адносіцца культура неалітычных плямён, якія ў 4—3-м тысячагоддзях да н. э. насялялі тэрыторыю паўднёва-ўсходняй Беларусі ў басейне Дняпра на паўднёвым усходзе ад вусцяў Бярэзіны і Іпуці.

Насельніцтва жыло на паселішчах у наземных жыллах з агнішчамі ў сярэдзіне, вырабляла крамянёвыя прылады працы і зброю: скрапкі, скобы, нажы, кароткія авальныя сякеры і цёслы, лісцападобныя і ромбападобныя наканечнікі стрэл, вастродонныя гаршкі з высокімі цыліндрычнымі сценамі, упрыгожаныя грабенчатымі адбіткамі, лапчастымі і накольчатымі ўзорамі. Плямёны верхнедняпроўскай культуры займаліся паляваннем і рыбалоўствам. Грамадскі лад — матрыярхат.

Гарадзішчы. Гарадзішча — рэшткі старажытнага ўмацаванага паселішча, феадальнай сядзібы — замка ці горада. Звычайна ўяўляе пляцоўку на ўзгорку або на мысе, ахаваную прыроднымі перашкодамі (рака, возера, яр, балота) і ўмацаваную равамі, землянымі валамі або сценамі.

Гара. За 2 км на ПнЗ ад в. Гара, злева ад воз. Чарэйскае, гарадзішча, мясцовая назва Гара. Пляцоўка памерам 29 × 24 м, выцягнута з поўначы на поўдзень, вышыня над наваколлем каля 7 м. У шурфах выяўлены культурны пласт 0,5 м. Раскопкі не праводзіліся.

Грынькі. За 2 км на Пд ад в. Грынькі ў забалочанай пойме ручая, які ўпадае ў воз. Міглёўскае, гарадзішча. Пляцоўка авальная, памерам 45 × 33 м, вышыня над поймай 16 м. З боку поля (паўночнага) прасочваецца вал вышынёй 0,7—0,8 м, шырынёй 6,5 м. У агаленнях выяўлены культурны пласт 0,4 м. Раскопкі не праводзіліся.

Дварэц. У в. Дварэц, злева ад дарогі на в. Тараскі, на левым беразе безназоўнай рэчкі гарадзішча. Яго пляцоўка памерам 45 × 39 м узвышаецца над поймай на 10—12 м. З ПнЗ і З умацавана ровам глыбінёй каля 7 м, шырынёй каля 20 м, з ПнУ і Пн — забалочаная пойма рэчкі. У агаленнях прасочаны культурны пласт, рэшткі керамікі. Раскопкі не праводзіліся.

Лукомль. Гарадзішча ў в. Лукомль, на правым беразе р. Лукомка, на пагорку вышынёй 15—20 м. Пляцоўка памерам 63 × 36 м. Культурны пласт у цэнтры пляцоўкі 2,2 м, каля паўночнага краю больш за 5 м. Пры раскопках гарадзішча на правым беразе р. Лукомкі даследавана пляцоўка плошчай 704 м². Выяўлены рэшткі некалькіх археалагічных культур, якія храналагічна змяняюць адна адну: днепра-дзвінскай (рубеж н. э.), тыпу верхняга пласта Банцараўшчыны (VI—VIII стст. н. э.), матэрыялы IX — пачатку X ст., якія належалі крывічам, магутны культурны пласт XI—XIII стст. з вялікай колькасцю знаходак, верхні